

МАЛЫЯ, АЛЕ БЯСЦЭННЫЯ ЗАЛАЦІНКІ. МЕТОДЫКА ПРАЦЫ З ФАЛЬКЛОРНЫМІ ТВОРАМІ “ДРОБНАГА” ЖАНРУ Ў ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЕ

M.I. Сянкевіч

Вусная народная творчасць на працягу многіх стагоддзяў была своеасаблівым падручнікам жыцця, з дапамогай якога перадаваліся ад старэйшага пакалення да малодшага вопыт і веды, жыццёвая этика і філасофія. Ніколькі не паменшала яе роля і ў пару кампьютарных тэхналогій. Таму заканамерна, што складальнікі буквароў, чытанак, іншых падручнікаў для пачатковай школы з увагай адносяцца да залацінак народнай мудрасці.

Усе выпадковасці чалавечага жыцця, усе добрыя і дрэнныя ўчынкі, усякае меркаванне беларусы падводзяць пад мерку *прыказак*, маленькіх шэдэўраў, поўных народнай мудрасці, лірызму, гумару. Шматлікія прыказкі ўхваляюць працавітасць, гаспадарлівасць, умельства, кемлівасць, вучаць любіць свой край і яго герояў. Яны бязлітасна асуджаюць гультайства, дармаедства, зайдзрасць – усё заганнае, адмоўнае. Трапна выказваеца народ пра шчасце і долю, дабро і зло, праўду і крыўду.

Арганізууючы працу з малымі фальклорнымі жанрамі, у тым ліку і з прыказкамі, настаўнік пачатковых класаў сутыкаеца з тым, што іх вывучэнне не вылучана ў асобную тэму. Таму работа з такімі творамі павінна сістэматычна ўключачацца педагогам у розныя этапы работы на ўроках мовы, літаратурнага чытання, азнямлення з навакольным светам. У працы, у гульні, у штодзённых зносінах ёй таксама неабходна знайсці месца. Прывілеі, загадкі, жарты, скарагаворкі, заклічки, народныя прыкметы, змешчаныя пасля мастацкіх твораў, абвязкова чытаюцца і аналізуюцца адначасова з апавяданнямі, вершамі, казкамі і байкамі. Настаўнік можа іх выкарыстаць ва ўступнай гутарцы, пры аналізе, пры асэнсаванні вобразнага зместу твора, а таксама на абагульняльных уроках па тэме і ў пазакласнай працы.

Пры рабоце з прыказкамі на ўроку літаратурнага чытання мэтазгодна выкарыстаць наступныя віды працы:

- тлумачэнне сэнсу прыказкі (гэтага не варта рабіць, калі прыказка ўжыта ў прымым сэнсе);
- знаходжанне ў тэксле сказаў, якія сталі прыказкамі;
- замена назва апавядання вядомай прыказкай;
- асэнсаванне вучнямі этымалогіі ўстарэлых слоў, што сустракаюцца ў фразеалагічных адзінках (“біць лынды”, “лахі пад пахі”, “збіць з панталыку” і інш.)
- падбор прыказак, якія адпавядаюць ідэйнаму зместу апавядання;
- уключэнне прыказкі ў прапанаваны тэкст на месцы “акенца”;
- узнаўленне прыказкі па апорных словах (адклад – лад; пагонішся – не зловіш; каса – камень; пасееш – пажнеш);

– узнаўленне прыказкі па малюнку (заўважана, што клас працуе больш ахвотна, калі малюнак нерэалістычны).

А вось на конт таго, ці могуць вучні пачатковых класаў самастойна скласці апавяданне па прыказцы (такія заданні яшчэ сустракаюцца на старонках падручнікаў па літаратурным чытанні), можна паспрачацца. Аб складанасці падобнай працы папярэджваў яшчэ Леў Талстой у вядомым артыкуле “Каму ў каго вучыцца пісаць – сялянскім дзецям у нас ці нам у сялянскіх дзяцей”. Даючы сваім вучням заданне скласці апавяданне па прыказцы, вялікі пісьменнік і педагог не толькі прапанаваў прыкладны сюжэт будучага твора, але і сам напісаў першую старонку. І нават пасля гэтага з заданнем справілася ўсяго двое вучняў.

Несумненна, што ўсе прыказкі, прапанаваныя ў падручніку (іх, дарэчы, не так і шмат), карысна запамінаць. Гэтаму могуць паспрыяць конкурсы і віктарыны, якія добра праводзіць на абагульняльных уроках і ў пазаўрочны час. У іх карысна ўключыць наступныя конкурсныя заданні:

- хто больш назаве прыказак на зададзеную тэму;
- хто зможа прадоўжыць прымаўку па пачатку;
- хто больш назаве прыказак з канкрэтным назоўнікам (рука, галава, вочы ...), з лічэннікам (“сем разоў адмер...”), з адмаўленнем у пачату (“не падмажаш...”, “не хваліся...”)

Прыказкі – незаменны матэрыял для хвілін чыстапісання. Напрыклад, пры адпрацоўцы ўмення правільна пісаць літары Дд(дэ) можна выкарыстаць прыказкі “Добрая птушка сваё гніздо не паскудзіць”, “Давалі, ды з кішэні не вымалі” і іншыя.

Вывучэнне граматыкі і правапісу таксама нельга ўяўіць без працы з прыказкамі. Так, практыкавацца ў вызначенні колькасці гукаў і літар у слове можна на матэрыяле прыказак, у якіх часта сустракаюцца літары, што служаць для абазначэння гукаў [дз] і [дж], а таксама тых, дзе мяккасць зычных перадаецца з дапамогай мяккага знака (“Зробіш людзям дабро і табе адгодзяць”, “Між дзвярэй пальца не садзі”, “Мокры дажджу не баіцца”). А пры навучанні правапісу слоў з вялікай літары прыдатнымі будуть прыказкі, якія ўтрымліваюць імёны людзей і назвы населеных пунктаў (“Змяняў быка ў Мінску на індыка ў Пінску”, “Каму што, а Барыску ладкі”, “Язык і да Кіева давядзе”, “Ці щот ці лішка, ці Лягон ці Грышка”).

Дакладны выраз, поўны мудрасці і гумару, запамінаецца дзецьмі і ўздейнічае на іх больш, чым павучанні і ўпрошванні. У малодшых школьнікаў фарміруеца густ да вобразнага, трапнага слова. Яны вучацца карыстацца ім у паўсядзённым жыцці. Значэнне іншасказальных, дакладных і вобразных народных прыказак раскрываецца перад дзіцём паступова. Глыбіня разумення іх залежыць ад таго, наколькі прадумана, метадычна выверана будзе весціся праца з гэтымі іскрынкамі народнага таленту на ўроках школьнага цыкла, у пазаўрочнай і пазашкольнай дзейнасці. Навучыць дзіця разуменню іншасказання, уменню “прыкласці” яго да сваіх учынкаў – вялікая педагогічная задача.

Дакладнасць, выразнасць і вобразнасць народнай мовы з асаблівай сілай праяўляеца ў **загадках**. У іх дзецеі сустракаюць новыя для сябе моўныя адзінкі, цікавыя метафарычныя выразы, якія асэнсоўваюць у працэсе адгадвання і далучаюць да свайго слоўніка вага запасу.

Карысным з'яўляецца і адваротнае практиканне: складанне загадак самім дзецем, у ходзе якога мацнее сутворчасць вучняў і педагога. Складаці загадку можна падчас экспедыціі ў лес, у гарадскі парк, у поле. Настанкі фіксуе ўвагу дзяцей на адным са знаёмых прадметаў ці на пэўнай прыроднай з'яве. Вылучаюцца найбольш вызначальныя рысы гэтага прадмета ці з'явы. Шукаеца, з чым іх можна параванаць.

Прадуманая, нязмушаная праца па складанні загадак актыўна развівае ўяўленне дзяцей, вобразнае мысленне, памяць, мову. Завучванне і адгадванне загадак садзейнічае развіццю кемлівасці, находлівасці і лагічнага мыслення вучняў.

У практицы работы школы склалася пэўная сістэма правядзення практикання ў з *скарагаворкамі*: а) запаволенае, з падкрэсленай артыкуляцыяй вымаўленне; б) звычайны тэмп; в) паскораны тэмп). На нашу думку, у пачатковых класах над скарагаворкамі трэба працеваць як над “чыстагаворкамі”. Таму дастаткова абмежавацца толькі першымі двумя этапамі. Галоўная задача заключаецца ў tym, каб навучыць дзяцей вымаўляць запісаны тэкст не хутка і не бегла, выразна і зразумела. Вымаўляць чыстагаворкі карысна розным па сіле голасам, на выдыху. Прывядзем толькі некаторыя ўзоры названага жанру.

Лаўрэн лавіў на рэчы рыбу, Ларыса варыла рыбу з лаўровым лістом.

У качкі качаня, у чаплі чапляня...

Звонка-звонка звініць званок, звініць заліваецца.

Жававы вожык жыва жуку пашыў кажух.

Вядома ж, у метадычнай скарбонцы кожнага настаніка павінен быць дастаткова аб'ёмны запас чыстагаворак на кожны гук, як зычны, так і галосны. Выкарыстоўваць іх зручней за ўсё на ўроках роднай мовы ў якасці арфаэпічнай размінкі ў пачатку ўрока. Карысна, калі яна будзе спалучацца з хвілінкай чыстапісання, правядзенне якой паводле існуючых праграм з'яўляецца абавязковым.

На старонках чытанак для пачатковай школы змешчаны таксама народныя **жарты**. Іншы раз яны пададзены ў форме дыялога, што дае выдатную магчымасць для інсцэніроўкі такіх “смяшынак” непасрэдна на ўроку. Вясёлыя дыялогі можна паспяхова задзейнічаць таксама падчас правядзення пазакласных мерапрыемстваў. Напрыклад, наступныя не будзе складана разыграць на сцэне ўсяго пасля некалькіх рэпетыций.

- *Ты чаму такі падрапаны?*
- *Катá купаў.*
- *Ну і што? Я таксама купаў?*
- *Ты толькі купаў, а я ж яичэ і выкручваў.*

- *Бабуля, а, бабуля!..*
- *Што здарылася, унучак?*
- *Нам сёння ў школе гаварылі, што праз 12 мільярдаў гадоў наша Зямля можа сысці з арбіты і ўсё загіне.*
- *Праз колькі, праз колькі гадоў?!*
- *Праз 12 мільярдаў.*
- *У-у-у-х, напужаў, падышыванец!.. А мне ж, старой, пачулася, што праз 12 мільёнаў.*

Зайважым, што “рэквізіту” для пастаноўкі першай сцэнкі наогул не спатрэбіцца, а пры пастаноўцы другой можна абысціся ўсяго толькі акулярамі ды хусткай. Вельмі дарэчным будзе музычнае суправаджэнне такіх міні-спектакляў народнымі мелодыямі.

Беларускі фальклор – адзін з галоўных сродкаў народнай педагогікі. Ён вучыць любіць зямлю бацькоў, садзейнічае выхаванию найлепшых чалавечых якасцей. Прыказкі і прымаўкі, загадкі, жарты, чыстаговоркі, іншыя “малыя” фальклорныя жанры аказваюць ні з чым не параянльнае ўздзейнне на разум і пачуцці чалавека. Асабліва важна тое, што, засвойваючы шэдэўры народнай творчасці, дзеці вучацца цаніць і шанаваць беларускае слова.